



Параўнанне масавага і сельскага турызму

На працягу 2-3 тыдняў пашукайце ў газетах турыстычныя прапановы, якія рэкламуюць падарожжа ў розныя курортныя мясцовасці ўнутры краіны і за мяжой. Прааналізуйце сабраную інфармацыю. Звярніце ўвагу, што ў іх лічыцца турыстычнай славатасцю. Ці звязаныя гэтыя славатасці з прыродай канкрэтных раёнаў ці ўтрымліваюць прапановы масавага турыстычнага прадукту, які пазначаецца толькі пэўным лікам зорак гатэля, наяўнасцю пляжаў ці басейнаў? Звярніце ўвагу на дзіўнае падабенства большасці прапаноў.

Параўнайце масавы турызм з сельскім турызмам, карыстаючыся табліцай ніжэй.

	МАСАВЫ ТУРЫЗМ	СЕЛЬСКІ ТУРЫЗМ
	Паездка да месца адпачынку <ul style="list-style-type: none">● Ад некалькіх сотняў да некалькіх тысяч кіламетраў.● Транспарт: самалёт, цягнік далёкага накіравання, міжнародны аўтобус, асабісты аўтамабіль.	<ul style="list-style-type: none">● Звычайна ў межах некалькіх дзесяткаў кіламетраў.● Транспарт: прыгарадны аўтобус ці цягнік, асабісты аўтамабіль, веласіпед.
	Месцазнаходжанне і яго адносная цана <ul style="list-style-type: none">● Загарадныя гасцініцы з высокім узроўнем камфорту.● Кошт высокі.	<ul style="list-style-type: none">● Сельскія дамы, катэджы.● Кошт істотна ніжэй.
	Арганізацыя харчавання <ul style="list-style-type: none">● Прадукты харчавання, як правіла, прывазныя.	<ul style="list-style-type: none">● Значная частка прадуктаў харчавання вырабляецца на месцы, нярэдка традыцыйнымі экалагічнымі спосабамі.
	Пазнавальныя перавагі <ul style="list-style-type: none">● Залежаць ад праграмы тура і магчымасцяў яе пашырэння або змены.	<ul style="list-style-type: none">● Дазваляюць бліжэй знаёміцца з прыродай, гісторыяй і культурай дадзенага месца, а таксама са звычаямі мясцовага насельніцтва.



МАСАВЫ ТУРЫЗМ

СЕЛЬСКІ ТУРЫЗМ



Асаблівасці месца знаходжання турыстаў

- Стандартная урбанізаваная тэрыторыя ў межах абавязковых для гарадскіх паселішчаў нарматываў.
- Найбольш каштоўныя ў прыродным дачыненні раёны, як правіла, вельмі моцна ператвораныя ці ж цалкам знішчаныя інфраструктурай, створанай для масавага адпачынку, у тым ліку для заняткаў прыродаразбуральным спортам (горнымі лыжамі, гідрацыкламі і інш.)
- Натуральная сельскае асяроддзе з унікальным экалагічным і сацыяльным характарам вёскі.



Спосаб правядзення часу

- Змяняецца ад месца да месца і ад курорта да курорта.
- Асноўныя віды адпачынку: пешыя прагулкі, язда на веласіпедах або на конях, збор грыбоў і ягад, аматарскае рыбалоўства, вырошчванне гародніны і садавіны на прысядзібным участку для асабістага спажывання і інш.



Бок, які прымае

- Уладальнікамі гасцініц і турыстычнай інфраструктуры звычайна з'яўляюцца буйныя карпарацыі. Удзел мясцовага насельніцтва ў атрыманні прыбытку абмежаваны і носіць ускосны характар (выраб і продаж сувеніраў, прадуктаў харчавання). Турызм прыносіць прамыя даходы таксама турыстычным і транспартным кампаніям і агенцтвам.
- Уладальнікам турыстычнага сельскага аб'екта з'яўляецца яго гаспадар. Пры гэтым прыбытак звычайна траціцца або інвесціруецца ў межах гэтага ж або сумежных адміністрацыйных раёнаў.



Асаблівасці кантактаў з мясцовым насельніцтвам

- Турысты ўспрымаюцца ў якасці кліентаў.
- Турысты ўспрымаюцца ў якасці гасцей.